

УСЕБЕЛАРУСКАЯ НАРАДА СТАРШЫНЬ КАЛГАСАЎ

СПРЭЧКІ ПА ДАКЛАДУ ЧЛЕНА ЦК ВКП(б), ЗАГАДЧЫКА СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫМ АДЗЕЛАМ ЦК ВКП(б) тав. Я. А. ЯКАЎЛЕВА

Аб пастанове Савета Народных Камісараў СССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) аб аказанні дапамогі калгаснаму сялянству Беларускай ССР і аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання.

Прамова тав. ХАЧКОВА Ф. А.

(Старшыня калгаса імя Гінало, Аршанскага раёна)

Тав. Якаўлеў у сваім дакладзе разгарнуў шырокую карціну шкодніцкай работы шпіёнаў, дыверсантаў, зраднікаў у нашай Савецкай Беларусі.

Трэба сказаць, што факты шкодніцкай работы мелі месца і ва ўмовах нашага Аршанскага раёна.

У Аршанскім раёне ёсць два саўгасы — «Чырвоны Кастрычнік» і «Другая пяцігодка», якія арганізаваны на зямлі новых участках. Алімамі ад калгасаў да 500 гектараў зямлі, затрачвалі валютныя сродкі на будаўніцтва, а ўсё гэта было зроблена, каб не даць магчымасці калгасам развівацца.

Арганізацыя калгасу імя Влохера і «Ушчэска» калгасу, аказвала са-б, павінны былі менш, але ў гэты час алімамі ад іх зямлі і перадаюцца саўгасу «Другая пяцігодка». Затрачваліся дзяржаўныя грошы, а саўгас развіваўся хутка.

З прысядзібнымі ўчасткамі ў нас справа не зусім здавальняецца. У прысядзін, хачу згадаць на нашым калгасе, які арганізаваны выключна на старых калгасных, хутарскіх землях. Раскіданы прысядзібныя ўчасткі тармазілі работу ў калгасе, не давалі магчымасці правільна арганізаваць працу.

У гэтым калгасе вялікую шкодніцкую работу праводзілі ворагі народу. Напрыклад: у калгасе ў 1932 годзе была арганізавана малочна-таварная ферма за лік ішых калгасаў на 400 гадоў. На працягу аднаго года на ферме стварылі вялікі прысяд.

У 1933 і 1934 г. калгаснікі аднаўлялі ферму за лік прысядзі маладзёка. Але ў калгасе ўсяго 16 гектараў лугу, а ферма тры: 175 гадоў будынак рагатаў жывёлы, 80 коней, 80 свіней, 75 авечак.

Малахастаўкі налічаны на ўсе каровы, уключаны і прадаваны ішым калгасам. І пачаў халодніцкі перад СНР аб якім малахаставак. Нам алімамі, націлі нам 23 тыс. літраў малака і націлі, што калгас павінен купіць на базары малака і адзін дзяржаўны і што ніякіх скідак быць не можа.

Наглядаючы шкодніцкае работа ў лясных участках. Мне асобна дадзена заданне перавесці 26 калгасных дзяроў, выдзелілі

200 кубаметраў лесаматэрыялаў. Я атрымаў 57 кубаметраў у бліжэйшых лясках, а астатняе прымаюць за 60 кубаметраў ад калгаса — пад Віцебскам. А тэсці, што былі выдзелены калгасу, дасяга прад-ла-б атрымаць лесаматэрыялы далей. Так зрываюць спяванне хутароў.

Пры ўдзяленні севасавароту мы павінны былі мець некаторы працэт пшараў. Атрымалася, што мы палілі грошы зямельным органам за землеўпарадкаванне, але мы не мелі таго, што патрэба. Нам давалі шкодніцкія планы, і мы вымушаны былі сёнь зярнавыя на зярнавы і наогул на зярнавы паярэднікі.

Я, таварышы, прапую старшыню калгаса ўжо зваць го. У працягні сваёй работы, вядома, дазволілася сустракацца з многімі пераходкамі, дазволілася не раз зварацца ў Наркамзем. Але мы не маглі дабівацца таго, што трэба было. І сёння апарат Наркамзема яшчэ не гэбі, не павярнуўся ён яшчэ да калгасных мас тав, як трэба.

Лічу, што не ўсе ворагі народу, якія шкодзілі, выкрыты.

Пры Наркамземе ёсць Белводгас. Пры-ядзінюць агуль да нас, заключваюць да-гаворы з зямельным адзелам, каб у двух калгасных працэсі аўтаномна. Заклучаюць дагаворы, затрачваюць работную сілу, матэ-рыялы і т. д., а праз некаторы час пры-язджае інжынер, скасоўвае гэты працэт і гаворыць, што напярэйшая сігнавала, што ўсё трэба зрабіць іначай.

У сувязі з тым, што мы не ў дастат-ковай меры праводзілі работу ў калгасніц-кіх масах па растуванняю новай Сталінс-кай Канстытуцыі, ворагі, парвоўнікі пра-водзяць сваю антысавецкую работу, ста-раючыся ўзяць пад свой уплыў астатнія сляі насельніцтва.

Мы маем пастанову ЦК ВКП(б) і СНР СССР па палісамі таваршю Сталіна і Молатава аб дапамозе калгаснікам, аб пе-радачы зямлі ліквідуемых саўгасаў калгас-ам. Раз'ехаўшыся з нарады, мы павінны дэталова растуваць ся ў калгаснікам.

Няхай жыве Цэнтральны Камітэт партыі большавікаў!

Няхай жыве наш любімы і мудры баль-ва таваршю Сталін!

(Бурныя апладысменты).

Прамова т. КАВАЛЕЎСКАГА І. Ф.

(Старшыня калгаса «Віцебскі пролетарый» — Лёвненскі раён)

Таварышы, заслухайце даклад т. Якаў-лева я хачу астанавіцца на рэзе дактаў шкодніцкай работы польскіх шпіёнаў і дыверсантаў у Беларусі.

У наш раён прыйшлі на «работу» азім-буйны шпіён. Прабраві ён на аказную работу. З самага пачатку ён пачаў па-біраць сваіх людзей, гэты значыць тых, якія звычайна шкодзілі нашаму сацыялі-стычнаму будаўніцтву. Такія людзі знай-шліся, таму што раён у Лёвненскім ра-ёне прапавіў на аказнейшым пасту не-хта Мішко, які, як пачаў вядома, аказаў-ся шпіёнам.

Мішко падрыхтаваў лебу. Па яго іні-цыятыве з ралоў партыі было заключана намаля тэсных комуністаў за тое, што яны спрабавалі крытыкаваць яго работу.

Шпіён аб якім я гаварыў вышэй, пры-вёз з сабой групу трактарстаў — шпіёнаў Іаганціна, Доскіна, Тучака, рас-ставіў іх на важнейшыя ўчасткі, і яны шкодзілі.

Хутка ён знайшоў баныта Іванова, які быў заключаным у партыі. Шпіён дабіў-ся, што Іванова аднаўляюць у ралоў партыі і ставіць на пост намесніка дырэктара МТС.

Шкоднікі, якія ахварылі ў нашым ра-ёне, німаля шумелі аб разгортванні ста-наўскага руху. Сапраўды ў нашым раёне ёсць німаля стаханавцаў сельскай гаспа-дары. Але ворагі, якія прабраліся да кі-раўніцтва, сапраўды стаханавцаў за-чыралі, а замест іх ракарміралі «стаханав-цамі» воражых нам людзей. Гэтых людзей падмаілі, ухвалялі, пасылаў у калгасы іх праваўніцкай шкодніцкай работы.

У наш калгас «Віцебскі пролетарый» польскія шпіёны падаліся на работу не-каля Марозава. Марозаў разлаў калгас. Потым яго пераказваюць у другое месца і даюць павышэнне. У выніку шкодніцкай

работы Марозава разбазарылі жывёлу, быў выданы падзёж коней. Гэта шкодніцкая ра-бота Марозава прайшла беспаракана.

Німаля накіравалі з пасевымі планами. Пасевны план на ільну ў 1933 годзе ра-дзуні ў раёне да 15 тысяч гектараў. Каб было зразумелым, што азначае такая ліч-ба, скажу, што пачаў наш раён засявае 8 тысяч гектараў ільну і то алучваем не-каторыя паяжкі. Яны заключваюць ў тым, што лён складае 16 проц. пасевнай плошчы, з добрымі паярэднікімі ён не забяспечан.

Рэшткі шкодніцтва ў Лёвненскім раёне не выкарчаваны і на гэты час. Ветэрынар-ны ўрач Каладоўкін вывёз са строю многа коней. Ён рабіў прышыві бышам супроць менінгіта. На самай-жа справе ён пры-ваў менінгіт. З боку калгаснікаў, стар-шынь калгасаў былі сігналы аб наяўнасці шкодніцтва ў ветэрынарным апарате. Асобна я напісаў у раённыя арганіза-цыі дакладную запіску, што Каладоўкін з'яўляецца ворагам народу, але на нашы сігналы ніхто не рэагаваў.

Планы ў гэтым годзе былі дзевяцень-на-шкодніцкі. Абавязалі столькі сень, колькі не было зямлі.

Таварышы, я лічу, што пачаў, калі мы прыездзе дамоў, нам прадстаіць вялікая работа. Трэба да канца выкарчаваць усіх ворагаў і шпіёнаў іх. Гэту задачу мы выканаем.

Няхай жыве наша камуністычная партыя!

Няхай жыве наш правальні і настаў-нік таваршю Сталін!

Няхай жывуць нашы Наркамунтэ-лаўцы, якія выкарчваюць і шпіёнаў нашых ворагаў.

(Бурныя апладысменты. Усе ўстаюць).

Прамова тав. ЕРШОВА М. С.

(Старшыня калгаса «За чэсную працу» — Лепельскі раён)

Тав. Якаўлеў дакладна нашай нарадзе аб шкодніцкай дзейнасці ворагаў народу — польскіх шпіёнаў у Савецкай Беларусі.

Я спыніўся на метадах шкодніцтва шпіёнаў у Лепельскім раёне.

Па-першае, планы жывёлагадоўлі, якія дазволілі да калгасаў, ніколі не адпа-ведалі наўнясці зямельнай плошчы. У нас у калгасе «За чэсную працу» ёсць малочна-таварная ферма, у якой больш 200 гадоў будынак рагатаў жывёлы. Апрача та-го, ёсць 140 авеч, 42 свіней. Калі засы-паць збожжа на корм для гэтыха палогоў жывёлы, то калгаснікам не ацэсця ні-чога на працадзень.

Па плану вызначалася развядзенне ро-вны парод жывёлы, асобна бараноў. Та-кім чынам на аўтагадоўчых фермах Лепель-скага раёна было на 6 ровных парод бараноў у адным калгасе.

Многі шкодніцтва ёсць у адносінах на-дзялення калгаснікаў прысядзібнымі ўча-сткамі. У нас, у раёне, калі прымаў ста-тут сельгасарэі, было сказана, што пры-сядзібны ўчастак павінен быць ад 0,30 да 0,60 гектара. У калгасе-ж «За чэсную працу» 8 гаспадарак не маюць прысядзі-бных участкаў нават да мінімальнай нор-мы — 0,30 гектара. Я ставіў пытанне — калі мы атрымаем прысядзібныя ўчасткі? Аказалася — не атрымаем, пакуль не рас-карчуем зямлю. Гэта была адна шкодні-ца ўстанова.

Або ўзяць насенную справу. У гэтым годзе мы абявалі яравую пшаніцу. Нам даюць два гаўнікі і паларэджаўны, што трэба кожны гаўнік саць асобна. Ші можна пры такіх умовах аказаць чыста-гатунывоасць пшаніцы? Зразумейце, пельга.

Усе вярнулі аб прапозе над быўшым кіраўнікам Лепельскага раёна — нашым нал-фамісцкім шпіёнам, правакатарамі ворагі народу, прабраўшыся ў кіраў-ніцтва раёна, аказваліся на саляны, ра-білі незаконныя ішці, пакідалі толькі то-у чым яны былі апрануты. Забіралі кр-пы, соль, розную біліну і прадавалі і-бяспечнак — па 50 кап. або па 1 руб. Ц-пер мы ведаем, што гэта рабілася з са-пціх ворагаў, прабраўшыся ў цэнтральны беларускі арганізацыі. Ворагі народу ў кожным кроку скажалі саветскія закон-каб выклікаць незадоволенасць у сяля-саветскай уладзі.

Шкодніцтва ў нашым раёне яшчэ ліквідавана. У МТС літаральна ўсе машы-ны — ільнарэвіякі, жаткі, снапавязкі — вышлі на ўборку ясярэднікі. На прыехаў, у наш калгас пріскалі трактар-ную снапавязку. Мы пакаралі для а-дубору плошчу, але машына не палі-Толькі паспавала 2 гектары жатка. Пра-няліся за паўторны рамонт.

Таксама прывезлі складаную трактар-ную малатарню. Пацалілі махі і пача-малашы, але хоп-бы адно зярно палпа-ў мех. Так і прышлося сціпніць малаш-бу.

Нам трэба павысіць шчыльнасць да кан-выкарчаваць усіх шкодніцаў, польскіх шпіёнаў, якія яшчэ дзейнічаюць на ме-цях.

Смерць шпіёнам, ворагам народу!

Няхай жыве таваршю Сталін — баль-ва Беларускага народу, які кожную гадзі-ну кожную мінуў халодніцкі аб нас, каб м-ялі аснова і культуры (Працяглы апладысменты. Усе ўстаюць).

Смерць шпіёнам, ворагам народу!

Няхай жыве вольны правальні народ! Беларускага народу, які кожную гадзі-ну кожную мінуў халодніцкі аб нас, каб м-ялі аснова і культуры (Працяглы апладысменты. Усе ўстаюць).

Смерць шпіёнам, ворагам народу!

Няхай жыве вольны правальні народ! Беларускага народу, які кожную гадзі-ну кожную мінуў халодніцкі аб нас, каб м-ялі аснова і культуры (Працяглы апладысменты. Усе ўстаюць).

Смерць шпіёнам, ворагам народу!

Няхай жыве вольны правальні народ! Беларускага народу, які кожную гадзі-ну кожную мінуў халодніцкі аб нас, каб м-ялі аснова і культуры (Працяглы апладысменты. Усе ўстаюць).

Смерць шпіёнам, ворагам народу!

Няхай жыве вольны правальні народ! Беларускага народу, які кожную гадзі-ну кожную мінуў халодніцкі аб нас, каб м-ялі аснова і культуры (Працяглы апладысменты. Усе ўстаюць).

Смерць шпіёнам, ворагам народу!

Няхай жыве вольны правальні народ! Беларускага народу, які кожную гадзі-ну кожную мінуў халодніцкі аб нас, каб м-ялі аснова і культуры (Працяглы апладысменты. Усе ўстаюць).

Смерць шпіёнам, ворагам народу!

Няхай жыве вольны правальні народ! Беларускага народу, які кожную гадзі-ну кожную мінуў халодніцкі аб нас, каб м-ялі аснова і культуры (Працяглы апладысменты. Усе ўстаюць).

Смерць шпіёнам, ворагам народу!

Няхай жыве вольны правальні народ! Беларускага народу, які кожную гадзі-ну кожную мінуў халодніцкі аб нас, каб м-ялі аснова і культуры (Працяглы апладысменты. Усе ўстаюць).

Смерць шпіёнам, ворагам народу!

Няхай жыве вольны правальні народ! Беларускага народу, які кожную гадзі-ну кожную мінуў халодніцкі аб нас, каб м-ялі аснова і культуры (Працяглы апладысменты. Усе ўстаюць).

Смерць шпіёнам, ворагам народу!

Няхай жыве вольны правальні народ! Беларускага народу, які кожную гадзі-ну кожную мінуў халодніцкі аб нас, каб м-ялі аснова і культуры (Працяглы апладысменты. Усе ўстаюць).

Смерць шпіёнам, ворагам народу!

Няхай жыве вольны правальні народ! Беларускага народу, які кожную гадзі-ну кожную мінуў халодніцкі аб нас, каб м-ялі аснова і культуры (Працяглы апладысменты. Усе ўстаюць).

Смерць шпіёнам, ворагам народу!

Няхай жыве вольны правальні народ! Беларускага народу, які кожную гадзі-ну кожную мінуў халодніцкі аб нас, каб м-ялі аснова і культуры (Працяглы апладысменты. Усе ўстаюць).

Прамова т. ВАЛАТКЕВІЧ А. Н.

(Старшыня калгаса «Польмя», Сенненскага раёна)

Тав. Якаўлеў дакладна і зразуме-ла расказаў нам аб дзейнасці ворагаў супроць Беларускага народу. У нашым ра-ёне таксама было многа шкодніцтва. Я прапую ўжо 4 гады старшыню калгаса і за гэты час калгас Сенненскага раёна перавёс шмат труднасці. Польскія шпі-ёны многа накіравалі. Я адзначыў тав. Якаўлеў, які дэталіна непасрэдна пачаў працу, прымушані сень у гразь, не па сабах і т. д.

У сабч час быў упэўнаваным на на-шаму сельскаму адзіну з трактарскага ах-восца, ён стаў на нашай шляхі і гавары-ць: «Сей, што ты стаіш, бры і сей». А па полі таву нельга было праейці, бо но-гі вазы па калена ў гразі. Цяпер ён атры-маў па заслуга. Спадзяюся, што і ўсе ворагі атрымаюць па заслугах. Мы пача-бем, каб усе шкоднікі, польскія шпіёны, дыверсантаў — усё гэтыя фамісцкія гадзі-бы знішчылі.

Мы, калгаснікі, яшчэ мапней згурта-ваць авол партыі Леніна — Сталіна, павы-сіць шчыльнасць, умацніць стаханавіцкі рух.

Усё гэтаў вышчыма, змакне в твару са-ветскай зямлі.

І скажу яшчэ аб фермах. Нам да-важліва шкодніцкія планы па жывёлага-доўлі. Гэта праводзілася ворагамі на пра-цягу многа год. Прыходзілася ў малель-ных перыстававых лясках змяшчаць мно-ства жывёлы. У выніку гэтага быў вялі-кі адход маладзёка.

Зараз мы маем 120 гадоў рагатаў жыв-ёлы і аўтагадоўную ферму. Хоп і было паяжкі, але мы става выгадавалі ўжо за-ключаем будаваць другі вялікі кароўнік на 75 гадоў. Азім кароўнік будававалі, у нас толькі неадох ціпоў і ішых матэ-рыялаў для склучвання другога кароўні-ка, у чым я прапу наш урад дапамогі.

У Сенненскім раёне яшчэ не выкар-чалі ўсіх трактарстаў, хоп і німаля вы-тнілі з райкома, райвыканкома, райзе-адзела, райфіндзела і т. д.

Мы зробім нашы калгасы большаві-цкі, а калгаснікаў зможымі. Мы будзем абараняць нашу сабоду, нашы калгасы, нашу сацыялістычную краіну.

Прамова тав. РУБАШЭНКА

(Старшыня калгаса — Асейскі раён)

Мы да гэтага часу не мелі чоткай боль-шавіцкай работы ў сваіх калгасках, бо шпі-ёны і дыверсанта, якія прабраліся ў кі-руўніцкія арганізацыі, не давалі магчымасці чотка арганізаваць работу і ставіць перад нашымі саюзнымі ўрадам тым асноўныя патрабаванні па сельскай гаспадарцы, якія ўа-візаюць у нашай работе.

Сёнешняя наша нарада старшынь кал-гасаў дасць нам магчымасць правільна а-рганізаваць кіраўніцтва калгасамі. Мы буд-зем дапамагаць у штодзённай работе на-шаму ўраду па канчатковаму выкарчоў-ванню шпіёнаў, дыверсантаў, якія пасла-но на нашу Савецкую Беларусь.

Штодзённа ва ўсё ворагах, на ўсёх на-рэтах гаворыць, што наш раён стаіць ні-жэй усіх раёнаў Савецкай Беларусі. Але дзекуючы тым пастановам, якія мы маем, наша работа менш, чым ўсерым пачы-раць людзей, якія перахаджалі ў работу раёна, пастараемся іх выгнаць і наладзіць работу так, каб Асейскі раён не з'яўляў-ся астатнім раёнам у нашай Савецкай Беларусі.

Ёсць пастанова ЦК і СНР аб тым, што старшыня калгаса павінен змяняцца толь-кі тады, калі будзе рэчэнне агульнага сха-да калгаснікаў. У нас-жа гэтага німа. З дужай калгаснікаў не лічыліся, і гэта давала магчымасць шпіёнам і дыверсан-там лгчы праваўніцтва сваю работу.

Шкодніцкае работа ворагаў, якія паза-бавілі калгасы знішчаць, лесу, прысядзібных участкаў, перахаджалі развіццю калгас-саў і не давала магчымасці паламу раду аднаасобнікаў уступаць у калгас.

Наш калгас мае за чверць кілометра ад цэнтра калгаса каля 250 гектараў ле-су, а хмызняк, у той-жа часе мы не маглі кармстапа і гэтым хмызняком. У гэтым годзе на нас сіламі акты, якія пацяр-пеліся прадзіўным раўнянкам аб тым, што мы як-быццам незаконна вы-насілі палм кавалак сенажаці.

Наш калгас і ў адным годзе поўнасю не меў сваёй каровай базы. Да гэтага часу прадзіўны раўнянкам казаў 20—30 гектараў сенажаці з запасаюча фонда, але і то ў такіх месцах, дзе мы не маглі іх скарыстоўваць.

І таварышы, канчаткова саб высту-пенне, і хачу заявіць, што пастаўленую задачу таварышам Якаўлевым, каб хутчэй дабіцца змажанага і культурнага жыцця мы ў бліжэйшы час выканаем. Аб гэтым мы мопа запэўніць наш урад і Цэнтраль-ны Камітэт партыі (большавікоў) на ча-дзе з таварышам Сталіным.

Няхай жыве наш вялікі, мудры пра-вальні народ! Таваршю СТАЛІН! (Гучныя апладысменты, усе ўстаюць).

Наш калгас мае за чверць кілометра ад цэнтра калгаса каля 250 гектараў ле-су, а хмызняк, у той-жа часе мы не маглі кармстапа і гэтым хмызняком. У гэтым годзе на нас сіламі акты, якія пацяр-пеліся прадзіўным раўнянкам аб тым, што мы як-быццам незаконна вы-насілі палм кавалак сенажаці.

Наш калгас і ў адным годзе поўнасю не меў сваёй каровай базы. Да гэтага часу прадзіўны раўнянкам казаў 20—30 гектараў сенажаці з запасаюча фонда, але і то ў такіх месцах, дзе мы не маглі іх скарыстоўваць.

І таварышы, канчаткова саб высту-пенне, і хачу заявіць, што пастаўленую задачу таварышам Якаўлевым, каб хутчэй дабіцца змажанага і культурнага жыцця мы ў бліжэйшы час выканаем. Аб гэтым мы мопа запэўніць наш урад і Цэнтраль-ны Камітэт партыі (большавікоў) на ча-дзе з таварышам Сталіным.

Няхай жыве наш вялікі, мудры пра-вальні народ! Таваршю СТАЛІН! (Гучныя апладысменты, усе ўстаюць).

Наш калгас і ў адным годзе поўнасю не меў сваёй каровай базы. Да гэтага часу прадзіўны раўнянкам казаў 20—30 гектараў сенажаці з запасаюча фонда, але і то ў такіх месцах, дзе мы не маглі іх скарыстоўваць.

І таварышы, канчаткова саб высту-пенне, і хачу заявіць, што пастаўленую задачу таварышам Якаўлевым, каб хутчэй дабіцца змажанага і культурнага жыцця мы ў бліжэйшы час выканаем. Аб гэтым мы мопа запэўніць наш урад і Цэнтраль-ны Камітэт партыі (большавікоў) на ча-дзе з таварышам Сталіным.

Няхай жыве наш вялікі, мудры пра-вальні народ! Таваршю СТАЛІН! (Гучныя апладысменты, усе ўстаюць).

Наш калгас і ў адным годзе поўнасю не меў сваёй каровай базы. Да гэтага часу прадзіўны раўнянкам казаў 20—30 гектараў сенажаці з запасаюча фонда, але і то ў такіх месцах, дзе мы не маглі іх скарыстоўваць.

І таварышы, канчаткова саб высту-пенне, і хачу заявіць, што пастаўленую задачу таварышам Якаўлевым, каб хутчэй дабіцца змажанага і культурнага жыцця мы ў бліжэйшы час выканаем. Аб гэтым мы мопа запэўніць наш урад і Цэнтраль-ны Камітэт партыі (большавікоў) на ча-дзе з таварышам Сталіным.

Няхай жыве наш вялікі, мудры пра-вальні народ! Таваршю СТАЛІН! (Гучныя апладысменты, усе ўстаюць).

Наш калгас і ў адным годзе поўнасю не меў сваёй каровай базы. Да гэтага часу прадзіўны раўнянкам казаў 20—30 гектараў сенажаці з запасаюча фонда, але і то ў такіх месцах, дзе мы не маглі іх скарыстоўваць.

І таварышы, канчаткова саб высту-пенне, і хачу заявіць, што пастаўленую задачу таварышам Якаўлевым, каб хутчэй дабіцца змажанага і культурнага жыцця мы ў бліжэйшы час выканаем. Аб гэтым мы мопа запэўніць наш урад і Цэнтраль-ны Камітэт партыі (большавікоў) на ча-дзе з таварышам Сталіным.

Няхай жыве наш вялікі, мудры пра-вальні народ! Таваршю СТАЛІН! (Г

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

У раёне Гвадалахары рэспубліканцы правялі паспяховую аперацыю на ўчастку Альмадронес і праграваюць цяпер перасарваць пазіцыі мяцежнікаў у Архесіа (за 15 кіламетраў на паўночны ўсход ад Брыўга). Мядзеднікі паселі вялікія страты.

У Сера Гвадалупе рэспубліканцы пасля кароткага, але лютага бою адбілі атаку мяцежнікаў і прымуцілі іх адступіць. Зенітныя гарматы рэспубліканцаў прымуцілі ўнікаць фашысцкія самалёты, якія ляталі над пазіцыямі рэспубліканцаў.

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ

4 жніўня ў раёне вёскі Бадэна рэспубліканцы, прадаўжаючы наступленне, завялі вёску Рудыя і прасунуліся на некалькі кіламетраў, не сустракаючы супраціву супраціўлення мяцежнікаў. Узата многа палонных. Захвачана многа жылля.

Мядзеднікі без поспеху прававалі атакаваць рэспубліканцаў у Сальсэлья. Рэспубліканскія войскі паспешліва занялі пазіцыі ў раёне Весеа (на паўднёвы захад ад Торуэля), завялішы вышыню Пунта дэ Ласаро. Прадпрынята ўчора мяцежнікамі ў гэтым раёне атака была адбіта рэспубліканцамі. Страты мяцежнікаў вельмі значныя.

Карэспандэнт ТАСС з Валенсі паведа-

ляе, што большасць раненых, нанесеных рэспубліканскім баіцам на арагонскім фронце, прычынена разрывамі кулямі «дум-дум». У ўзятых на гэтым фронце ў палон італьянскіх салдат патрапіташы былі набіты разрывнымі кулямі.

ПАЎНОЧНЫ ФРОНТ

4 жніўня на сантандарскім участку артылерыя мяцежнікаў інтэнсіўна бомбардыравала Рамера дэ Бомсіас.

ПАЎДНОВЫ ФРОНТ

У раёне Гранады артылерыя мяцежнікаў абстрэльвала рэспубліканскія пазіцыі.

Згодна паведамленню міністэрства абароны, 4 жніўня рэспубліканскія самалёты бомбардыравалі аэрадром Гары (правінцыя Сорыя), дзе знаходзілася да 15 самалётаў мяцежнікаў. У часе бомбардыроўкі аэрадрома 12 самалётаў тыпу «Фіт» без поспеху прававалі перашкаджаць аперацыям рэспубліканскай авіяцыі.

У раёне Правія, на паўночным фронце, рэспубліканскія самалёты бомбардыравалі ўмацаванні мяцежнікаў.

3 жніўня авіяцыя мяцежнікаў прававала бомбардыраваць Барсэлоны, але была адзіта зенітнымі гарматамі рэспубліканцаў. 4 фашысцкія бомбардыроўшчыкі, высленыя з авіябазы на востраве Мабра, бомбардыравалі іспанскае ўраважжа каля Рэуса і горах Тарагона (на паўднёвы захад ад Барсэлоны).



Кавалерысты войск рэспубліканскай Іспаніі. Фото Р. Карпен (СФ).

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў ПАЎНОЧНЫМ КІТАІ

ШАНХАЙ (буйны горах Кітая, 4 жніўня. (БЕЛТА). Пільнінскі карэспандэнт

Рэйтар паведавае, што 3 жніўня тры транспарты японскіх войск высаджаліся ў Тангу. 3 ліку прыбылішы 500 чалавек было паслана для ўмацавання гарнізона ў Тангжоу. Многа вайсковых палудоў чакае адважнення чыгуначнага зносіна з Вэйпін-на. Перад перарывам руху ў Тангу знаходзілася звыш 50 палудоў з японскімі войскамі. Згодна паведамленню з розных крыніц, цяпер гэта колькасць палудоў.

Згодна паведамленню агенства Сэнтрал-н'юз, у Нанькоу скамантрэвана больш 4 тысяч японскіх войск, прыбыўшых з раёна Вэйпін і Губэйкоу.

Японская авіяцыя 3 жніўня бомбардыравала ў Яньцзю (за 15 км на ўсход ад

Тунчжоу) скамантрэвана салдат 29-й арміі і паўстаўшага ў Тунчжоу корпуса падтрыманна парадку.

БЭЙПІН. 5 жніўня. (БЕЛТА). Сёння на вуліцах

прававалі прадэфіліраваць 1.500 японскіх салдат з танкамі і бронемашынамі, якія накіроўваліся ў старану Фынгтай і Тунчжоу. Адначасова японцы раскідалі з аўтамабільнай містэі ад імя так называемага «камітэта самаратаванія», якія заклікалі да барацьбы супроць камуністаў і сінерубашчыкаў «за мірнае жыццё пад японскім амякнствам».

ШАНХАЙ, 4 жніўня. (БЕЛТА). Агенства

Сэнтрал-н'юз паведавае, што японскім ваенным флотам у Цяньцзю захвачаны чатыры кітайскія рэчныя патурыны судны. Апрача таго японцы рэвізавалі два паравыя камеры, якія належалі кітайскай пароходнай кампаніі. Усё абстаўдзеанне дока ў Таку вывезена японцамі.

ТОКІО (сталіна Японіі), 5 жніўня. (БЕЛТА). Японская авіяцыя 4 жніўня зноў

бомбардыравала некалькі спалонаў у часціні 84-й нанкінскай дывізіі, следавалі на Вэйпін-Суйюаньскай чыгуначы, і два бронепоезды нанкінскай арміі на сталічных Хуайлай і Сахуаюань.

КІТАЙСКІ ДРУК АБ НАЛЁЦЕ НА СОВЕЦКАЕ КОНСУЛЬСТВА ў ЦЯНЬЦЗІНЕ

БЭЙПІН (буйная сталіна Кітая, 4 жніўня. (БЕЛТА). Кітайскі друк

першы паведамае аб налёце беларускай банды з удзелам асоб «вадзюль напымальнасця» на савецкае консульства ў Цяньцзіне 1 жніўня. Газеты адзначаюць, што свабодна прыгнучаны японскімі войскамі атрад бандытаў, провінцыі якіх вядомы, на грузавіках, з вы-

тоўкамі і кулямётнамі падаехаў да консульства.

«Вандыты—пішучы газеты,— разбіраўшы ўсё, што можна было вывезці і разграмілі на месцы ўсё, што аказалася немагчымым забраць з сабой. Консульства цяпер прадастаўляе сабой такую карціну, як быццам яно падверглася налёту перабытых дзівутоў».

ПЕРАМОГА СОВЕЦКІХ ФУТБАЛІСТАў ў ПАРЫЖЫ

ПАРЫЖ (сталіна Францыі), 4 жніўня. (БЕЛТА). Сёння ў Парыжы на стадыёне Бурлао ў прымуцілі каля 20 тыс. глядац адбіліся арганізаваныя рабочай спартыўнай Федэрацыі публічныя матчы на савецкім кубак на футболе паміж камандамі Савецкага Саюза і Англіі.

Спаборніцтва закончылася бліскучай перамогай савецкіх спартсменаў, выйграўшых з лікам 4:0.

На спаборніцтве прысутнічалі таварыш міністра на справах фізічнага выхавання і спорту Лагранж, а таксама наўпрод СССР ва Францыі тав. Сурыц.

Т. ГРОМАў, ЮМАШОў і ДАЊІЛІН ВЫЕХАЛІ НА РАДЗІМУ

НЬЮ-ЁРК (буйны горах ЗША, 5 жніўня. (БЕЛТА). Т. Громаў, Юмашоў і Данілін выехалі ў Савецкі Саюз на акіянскім пароходзе «Нарманія». На прыстані і на баргу «Нарманія» праводзілі савецкіх дзетчых сабраць вейзавіры наўроў. Кветкі, развільныя прывітанні, захаванчыя вольны на адрасу савецкіх дзетчых. Многа работы фотграфам. Ад «слаба даследчыкаў» прысутнічаа да-

леганцы, узначальваемай вядомым амерыканскім палітыкам даследчыкам Стэфансонам. Прысутнічала шмат іншых вядомых даследчыкаў і дзетчых. З палубы «Нарманія» савецкія дзетчыны выступілі з прамовамі па радзе, у якіх падзякавалі амерыканскаму народу за пеллы пошры і выказалі ўдзячнасць, што будзе ўстаўноўлен камісііны транспартныя пастарны шлях.

ЗЛАДЗЕІ І ІХ ЗАСТУПНІКІ

Па млинах Даманавіцкага раёна, Мазырскай акругі, знайшлі сабе прытулак шканднікі, жулікі і прахадзімы. Яны сістэматычна раскрадаюць дзяржаўны хлеб, што паступае ў ашлту за перапрацоўку зярна на млинах. Размер гэтых раскраданых вейзавіраў. Дастаткова скажаць, што за 6 месяцаў — з 1 студзеня па 1 ліпеня 1937 г.—раскрадана 20,5 тон хлеба.

Пракуратура і суд Даманавіцкага раёна, замест сур'ёзнай і рашучай барацьбы з гэтай шайкай шканднікаў і зладзеяў, сталі на шлях прамога патурання ім. Вось некалькі фактаў. За 1936 г. было перадаана пракурору 9 спраў аб раскраданых на млинах. Але Даманавіцкі пракурор Віленскі, замест прыняцця вачышта да судовай адказнасці, рашучы чамусьці спыніць судства па гэтых справах па... «немота-агоннасці».

Выключэнем з'явілася толькі адна справа, якую ўсё-ж рашчлі разглядзець у судовым парадку. Гутарка ідзе аб млыне Гарачыцкага дэкавінкіна. Загачыць гэтага млына Пётру раскраў палую тону зярна. Суд разбраў готу справу. Але які прыгавор вынесен! Пётру прысудзілі да аднаго года прымуцішы прац умяно. Больш мяккага прысуду ён і не жадаў.

Загачыць млына кагася «Чырвоны пугавец». Халіцкага сельсавета, Новаўкаў Сямён украў тры цэнтнеры дзяржаўнага хлеба з паломнага збору і дэрабіў вятаншці, каб утапіць алачыства. Калі яго злавлілі на месцы злачыства, і перадаў справу пракурору, зношні спыніў справу зноў-такі па «немотаагоннасці».

А вось яшчэ адзін характэрны факт, які сведчыць аб штурмані раскрадаў, якіх дзяржаўнага хлеба з боку патураў пракуроры. Загачыць млына «Чырвоны Цілоў», Новаўкаўскага сельсавета, Пётру Пятро ўкраў 18 пудоў хлеба і шчыгў карашкі вятаншцінай кішкі, і перадаў пракурору 25 лістага 1937 г., і не глядзячы на тое, што прайшоў 5 месяцаў, суд яшчэ не разглядзеў справу. Калі скончыцца гэта валакіта-спадэа. Тое-ж самае і з справай загачыць млына «Чырвоная Дуброва», Сухавіцкага сельсавета, які раскраў 90 пудоў хлеба з паломнага збору, і каб утапіць алачыства, знішчыў карашкі трох вятаншцінай кішкі.

Пракуратура рэспублікі павінна зноў уцягну на гэтыя абуроныя дзяржаўна-судовыя органы Даманавіцкага раёна і прыняць алачысныя меры па ўмацавання барацьбы з крадажом млынах.

Ад РЭДАКЦЫІ. За апошні час у «Звязду» паступае шмат сігналаў аб зноўвядзеннях на млинах. У прышчэ, нас паведамаюць аб сістэматычных раскраданых паломнага збору на слабодым млыне, Шклоўскага раёна і дэлевацікам млыне, Крукаўскага раёна.

Рэдакцыя звяртае ўвагу на гэтыя факты ўмацавання Камітэта зноўвядзення пры СНС СССР па БССР і пракурору рэспублікі і чынае ад іх казу, што яны падпрымаюць спынення гэтых агадасцяў.

Па слядах выступлення „Звязды“ ХЛУСНЯ

26 чэрвеня ў «Звяздзе» быў амяччан артыкул «У палоне ў класовай ворага-пра вяржоны дзевяні і засмечаныя ў Навую-даследчыны інстытуце прымуцішы наўроў Нарманіяўскага. Больш месца пакарком Валіш амяччаўся і не алавава «Звяздзе», якім прыняты меры па артыкулу. Толькі пасля спомынавага наляміна праз газету Валіш у парадку «рэагавання» прыслаў адказ (гл. «Звязду» ад 1 жніўня).

У гэтым адказе Валіш паведамаў, што расследваннем спецыяльнай вылучачай камісіі ўсё факты ў артыкуле паверджаны, в інстытуце звыш 12 чалавек, у тым ліку агадчык сектара будматэрыялаў Дулевіч і агадчык энэргааэктара Халтовіч. Прычым Валіш у адказе «абіраў», што «ў дзейнай практычнай рабоце будучы прыняты дадаткова неабходныя мерапры-

емствы аж да поўнага адрадуўлення інстытута і ліквідацыі вынікаў шкандніцтва».

Ліч апаважана, адказ Валіша аўтурава простаў хлусей. У інстытуце нічога па сутнасці не вейзавіла і да ліквідацыі вынікаў шкандніцтва нічо не прыступілі. Лішч, шчыгва звышзвыма, на справе патураў. Так, Дулевіч, якой «Звяздзе» алавабана ад абавязкаў агадчыка сектара будматэрыялаў, не апаважана ад адпаведна ў адпачынак. Халтовіч звышзвыма, як і паша Валіш, а вываляноў алавабана прасібе.

Для чаго-ж патрэбна было Валішну дзель у абдуўнае грамадскую думачу так марудна і неахвотна прымаць сапраўдныя меры да адрадуўлення ін-

Сёння, 6 жніўня—масоўна працоўны Кагановіцкага раён

6 жніўня ў парку культуры і адпачынку імя Горькага ў 6 гадзін вечара будзеца масоўна для працоўных Кагановіцкага раёна.

Праграма масоўні:

1. Дагляд аб выбарчым законе Саюза ССР.
2. Вялікі канцэрт сімфі Беларускага тэатра, вэстрады і шыра.
3. Масавая гуляня.

Кагановіцкі райком КП(б)Б

ПАВЕДАМЛЕННЕ

Памяненны ніжэй у спіску выключаныя з партыі выключаныя ў горах Менск на паслядзеве вейзавіной тройкі Кіш і ЦМ ВРІКО на 9 жніўня 1937 года.

БРАТІН — Каліш, Ш. І. Новік І. Д.; БАГУШКОўСкі — Дземанчэнка І. М.; БЕШАЊКОВІЧЫ — Бусыянка Т. Я., Грыбаў В. М., Забаронак М. В., Цышко Ф. А., Цопаковіч А. І., Мелеруц С. В., Насовіч І. М.; БЫХАў — Каган Я. Г., Хладоўкі І. А., Палаўдаў Н. М., Валюкевіч І. А., Палетаў І. А.; БУДАКАШАЛЕў — Фоміна І. П.; ДОВРУПІ — Фішчык Г. В.; ВЕТКА — Кабыш В. Ш., Вараў'ёў І. Е., Алесіка Д. І., Змачышкі А. А., Голубеў М. М.; ВЕТРЫНА — Арпенка К. І.; ГЛУКО — Сладкевіч А. А., Чарніш В. Г.; Дзвэрчачоў І. А.; ДРЫВІН — Братуа С. С., Нікіпенка П. П., Маргалёў Г. В.; Шаваруў Н. М., Стасюкевіч А. І.; ДУБРОўНА — Тведры І. Г., Іганаў Т. М.; ЖЫТКАВІЧЫ — Мерэў З. Ш., Булавіч У. А., Фельдман Ф. З., Дзюў Г. А., Сяпкоўскі КОПЫЛЬ — Беразоўскі Ф. М., Радзючка В. Д., Трапавіцкі А. Ф., Зялічкі І. Ф., Паніктайа П. Г., Беразак І. Г.,

Янкоўская А. В.; КАПАТКЕВІЧЫ—Ерменка Н. І., Строч А. Г., Гвалдаў Т. А., Орман О. Г.; КАМАРЫН — Лашчына А. А., Касцючэна В. І., Баткін М. А.; КЛІМАВІЧЫ — Оленкевіч Ф. Е., Маскоўскі Ф. А.; КРАЎ — Алейнік Ф. І., Валаўцін П. І.; ЧЫРВОНАЯ СЛАБАДА — Алексюк П. Р., Палахотыч Р. Ф., Цішоў Т. А.; КРУТІЛА — Кручынскі Г. А., Вініка Г. П., Лемець М. Я., Фоманко Андрэў Т. А.; КАРМА — Ткачоў П. Чарныш П. В.; КАСЦЮКОВІЧЫ — Леў В. А., Ганскі І. А., Рабека В. В., Вінік Н. В., Мільто В. Е., Ерм М. Н., Васіль А. Я., Трушкін А. А., Келіч Н. П.; ЛАГОЎСКІ — Жаліц В. П., Цылькевіч К. І.; ЛІПЬЦЫНЫ — Ігнаціў Р. Г., Камалюк К. Г., Новак Г. А., Така А. А., Булыга М. Л., Баранюк П. С., Скорба Е. Н., Пелескі П. А.; ЛОЊС — Краўчанка В. Т., Некрасюў-Влаштука П. М.; МСЦІСЛАЎЛЬ — Марозюў Т. В., Макіш І. Ф., Роўняк С. М., Кустоўскі Д. Г.

Адзаны рэдактар Д. В. ЮРКОУ.

ГЕНЕРАЛ МІХА АБ СТАНОВІШЧЫ НА ФРОНЦЕ

ПАРЫЖ, 5 жніўня. (БЕЛТА). Згодна паведамленню Гаваз з Мадрыда, генерал Міха ў гутарцы з журналістамі пазвё вынікі аперацыі рэспубліканцаў за апошнія тры тыдні ў сектары Сера Гвадалупе. Міха паказваў, што рэспубліканскія войскі, заняўшы Бруэта, Кіроу, Вільянуа да дэ Капальда і Вільянуа дэль Пардыа, прамагнэстравалі ўсю магутнасць свайго наступлення.

Хоп мяцежнікі занялі потым Бруэта — указаў Міха, — урававы войскі пра ступілі наперад, тым самым паленшышы свае пазіцыі. Мядзеднікі страцілі звыш 20 тыс. чалавек.

Рэспубліканцамі ўзата ў палон да 2 тысяч чалавек і збіта шмат самалётаў мяцежнікаў.

У выніку наступлення рэспубліканцаў, указаў Міха, удалося прышчыпіць праасоўванне мяцежнікаў на паўночы Іспаніі, што дазволіла рэспубліканцам рэарганізаваць свае войскі на паўночным фронце. Апрача таго, дзакуючы аперачыям рэспубліканскіх войск на цэнтральным фронце, сілы, прызначаны мяцежнікамі для наступлення на іншых франтах, былі абскроўлены.

РОСПУСК ВАЛЕНСІЙСКАГА ПРАВІНЦЫЯЛЬНАГА КАМІТЭТА

ВАЛЕНСІЯ (часовае рэзідэнцыя іспанскага ўрада), 4 жніўня. (БЕЛТА). Вышэйшым савецкім партыі звярнуўся да ўсіх арганізацый правінцыі Валенсіі з пісьмом, у якім рэстумуавацца рашэнне аб роспуску валенсійскага правінцыяльнага камітэта. На працягу двух год, указавана ў пісьме, валенсіскі правінцыяльны камітэт стаў на раскольнічых пазіцыях. Платформа яго была ідэалягавольнай, чыста дэмагачынай. Ашчюшы ах транжычных прымуцішы савіызма, валенсіскі правінцыяльны камітэт вёў фракцыяльную барацьбу, выкарыстаўшы для гэтага газету «Адамант». Апошняя выступала на сутнасці супроць агадства і вяла барацьбу супроць камуністаў.

АДЗІНЫ НАРОДНЫ ФРОНТ У ІСПАНІІ МАЦНЕЕ

ВАЛЕНСІЯ, 4 жніўня (БЕЛТА). У атмасферы вялікай сардэчнасці адбілося першае пасаджэнне камітэта сувязі паміж камуністычнай і савіызмацкай арганізацыямі правінцыі Валенсіа. На пасаджэнні паставілена звярнуцца да арганізацый абодвух партыяў з пісьмом, амяччаючым дакладныя ўказанні аб прадастаўчэй сумеснай рабоце.

ПАРЫЖ (сталіна Францыі), 3 жніўня. (БЕЛТА). Агенства Спань паведамае з Мадрыда, што нацыянальна-федэрацыя будучыноў ад імя 32 тысяч сваіх членаў звярнулася да камуністычнай і савіызмацкай партыяў Іспаніі з пісьмом, патрабуючым неадкладнага запына абодвух партыяў.

ЗАЯВА АЛЬВАРЭСА ДЭЛЬ ВАІО

ЛОНДАН (сталіна Англіі), 5 жніўня. (БЕЛТА). З Валенсі паведамаюць, што Альварэ дэль Ваіо ў ітэрв'ю з карэспандэнтамі канадскага, аўстралійскага, нова-зэландскага і паўднёва-афрыканскага друку заявіў, што Іспанія патрэбуе на наступнай сесіі Лігі нацый, каб супроць агрэсараў былі прыменены адпаведныя параграфы статута Лігі.

Далей ён заявіў: «Мы змагаемся ўжо не з Франка, Нікто тут не прыдзе вялікага значэння генералу Франка. Мы змагаемся з сапраўднай італьянскай арміяй і германскімі тэхнічнымі войскамі. Ліч італьянскіх войскаў, азначыў дэль Ваіо, склаае ад 80 да 100 тыс. чалавек, ліч германскіх войск—каля 10 тыс. Герман-

скія спецыялісты выкарыстоўваюцца ў артылерыі, авіяцыі, ва флоте мяцежнікаў.

Прыбыццё вялікага ліку італа-германскіх войск у Іспанію, заявіў далей дэль Ваіо, і паслядоўны іх рост заставі іспанскіх мяцежнікаў. Афшеры мяцежнікаў, якія ў апошні час перайшлі на старану рэспубліканцаў, заявілі: «Мы пачалі ваенны мячэ таму, што мы не згаджаемліся з вайшай палітыкай, але талы мы змагаемліся, як Іспанцы супроць іспанцаў. Калі мы ўбачылі, што Франка з'яўляецца зброй ў руках Італіі і Германіі, мы перайшлі на вашу старану. Расстраляны нас, калі хочаце. Мы лічым за лепшае пармца на іспанскай зямлі, якія не з'яўляецца католікай Германія».

СПІСЯ 9 ТЭАТРАХ І КІНО

Памяшканне БЕЛДЗІРЖДРАМАТЭАТРА, л. 24-905

ГАСТРОЛІ: ДЗЯРЖАўНАГА РУСКАТА ДРАМАТЫЧНАГА ТЭАТРА БССР. 6 і 7 жніўня Н. В. ГОГАЛЬ РЭВІЗОР Камедыя ў 5 дзеях.

Памяшканне Дзярж. Яўрск. Тэатра БССР Валадарскага, 7

Гастролі Дзярж. палескага тэатра УССР

Мараль пані Дульскай

Гукавы кіноаэатр «Чырвоныя зорка» АПОШНЯЯ НОЧ

Дзіячы гукавы кіноаэатр РВАНІЯ БАШКАМІ

Гукавы кіноаэатр «Пролетарыя» ТРЫНАЦАЦЬ

Гукавы кіноаэатр «Інтэрнацыяналь» ПАРТЫЗНЫ ВІАЕТ

Гукавы кіноаэатр «Спартак» ПУРГА (імям вараўны)

ДЗЯРЖЫРК

Парк імя Горькага (тэл. 22-725)

Гастролі буйнейшага савецкага атракціёна ЛЕО-МАРО

Прадліў гастролей ітэляішчоткі КЛІВО ДАРОЦІ

у ко 15 асаўнамі-ліпнучам.

1-МЭРКІОН-7

вельсцельнічае фігурысты

Таксама ўдзельнічае ўся група

Пачатак у 9 гадзін веч.

Паса в 12-2 і в 6 гадз. веч.

ГАЛОУШЫРСПАЖЫЎ (6. Точмашзбыт)

ЗНІЖАНЫ ЦЭНЫ

НА ЛІЧЫЛЬНЫЯ МАШЫНЫ КСМ з 4965 да 3940 руб., МАТАЦЫКЛЫ «Красный Октябрь» з 6600 да 4400 руб., МАТАЦЫКЛЫ «ПМЗ А 750» 2-цыліндравыя з 13.650 да 11.550 руб., ПАТЭФОНЫ ЗАВАДНЫЯ з 375 руб. да 319 руб., ШВЕЙНЫЯ МАШЫНЫ сямейныя на 10 проц. і іншыя тавары.

У БССР магазіны Галоушырспажыва бещ у наступных гарадах:

МЕНСК, Інтэрнацыянальная, 5, тэл. 22-677.

ВІЦЕБСК, вул. «Праўды», 8, тэл. 95 або 8-83.

ГОМЕЛЬ, Совецкая, 4, тэл. 10-24

МАГІЛЕЎ, Пярмамаакоа, 77, тэл. 96-70.

БАБРУЙСК, Савіызмацкая, 77, тэл. 2-57.

ОРША, Народная плошча, 12, тэл. 5-45.

МАГАЗІНЫ ГАЛОУШЫРСПАЖЫЎ МАЮЦЬ У ПРАДАЖЫ:

Лічылныя КСМ, МАТАЦЫКЛЫ ПМЗ з наўроўскіх і бжэкаўскіх савіызмацкіх пелігрэдзіа і іжэускіх, ФОТО-ПАРАТЫ, ПАТЭФОНЫ, ПЛАСЦІНКІ, ШВЕЙНЫЯ МАШЫНЫ, АРЬО МОМЕТРЫ і іншыя тавары.

МАТАЦЫКЛЫ ЗАВЯСПЕЧАЮЦА ЗАПАСНЫМІ ЧАСТКАМІ ПА ЗАП'ЯКАХ.

Пры магазінах бещ майстэрні па рамонту пішучых, лічылных, швейных машынаў і веласіпедоў.

За давадкамі можна звяртацца ў Беларускаў кантору Галоушырспажыва: г. Менск. Плян Волі, 14, тэл. 23-292.

У аддзел аб'яў 21-845 званіце па тэл.

БЕЛАРУСКАЕ АДДЗЯ ЛЕНІН КІГІЗ'а

БАЦЬКІ І ВУЧНІ

ХУТКА ПАЧЫНАЕЦА НОВЫ НАВУЧАЛЬНЫ ГОД

КУПЛЯЙЦЕ ЗАГАДЭА СТАБІЛЬНЫЯ ПАДРУЧНІКІ

ПРОДАЖ ва ўсіх кніжных магазінах КІГІЗ'а ў Менску і ў раёнах.

Там-жа можаце ПРАДАЦЬ на ўстапоўленай расцэнцы непатрэбныя вам скарыстаныя падручнікі.

ВІЦЕБСКІ ПЕДАГАГІЧНЫ РАВФАК абв'яшчае ПРЫЕМ на першы КУРС рабфака

з адрывам і без адрыва ад вытворчасці

на 1937-38 навучальны год. У рабфак прымуціцца асобна ва ўзросце не ніжэй 17 год з агульнаадукацыяй в шчыгвотчай ч аўчэме 7 класоў агульнай школы. ПРЫЕМ ЗАЯЎ ДА 15 ЖНІЎНЯ. Іспыты з 25 па 29 жніўня 1937 г. на наступных прадастаў:

асновны і літаратурны, руская мова і літаратура, матэматыка (алгебра, геаметрыя і арыфметыка), фізіка,